

Преимущества бинарного доклада связаны не только с проработкой большего объема материала и рассмотрением проблемы с разных точек зрения. Такой доклад привлекает внимание участников семинара, он не остается незаметным и размытым. Бинарный доклад также лучше воспринимается слушателями, поскольку позволяет преодолеть монотонность, выделить основные моменты, основные смысловые куски. Как правило, содокладчики лучше отвечают на вопросы.

Все эти принципиальные преимущества бинарных докладов надо еще суметь использовать. Для того чтобы привести их в действие, необходимо приложить дополнительные усилия по сравнению с обычной подготовкой к занятиям. Очень важно в данной ситуации определить психологическую совместимость содокладчиков.

Зачастую есть потребность в кратком сценарии выступления.

Вступление в действие каждого из содокладчиков должно быть мотивировано самим содержанием доклада. Желательно, чтобы свободный от выступления в данный момент партнер не просто ожидал очереди, перечитывая свою долю текста, а максимально помогал выступающему, демонстрируя, например, сопровождающие схемы либо просто внимательно слушая собеседника, выражая интерес к услышанному. Следует признать, что пока не все эти вопросы отработаны методически. Скорее они решаются на интуитивном уровне.

Хочется надеяться, что эта форма работы получит широкое распространение, сделает еще более разнообразным наше каждодневное обучение, привнесет свою неповторимую изюминку в процесс обучения.

I.I. Навасельцева

БДЭУ (Мінск)

РОДНАЯ МОВА ЯК АСНОВА НАЦЫЯНАЛЬНА- КУЛЬТУРНАЙ САЦЫЯЛІЗАЦЫ СТУДЭНТА

Сучасная канцэпцыя гуманітарнай падрыхтоўкі спецыялістаў заставана на сусветнай гуманітарнай тэндэнцыі захавання і развіцця нацыянальна-культурных асаблівасцей. Менавіта нацыянальная свядомасць чалавека дэманструе яго ўласную культуру, нацыянальны соцыум. Чалавек жыве ў свеце дуалізму, знаходзіцца на перакрыжаванні духоўнага і фізічнага, касмічнага і зямнога свету. Разглядаючы пытанне нацыянальнага ў культурах свету, Г. Гачаў назначае, што кожны народ бачыць адзіны лад быцця (інтэрнацыяналны) у асаблівай праекцыі — нацыянальным вобразе свету. Беларусь знаходзіцца на скрыжаваннях Еўропы, з'яўляецца своеасаблівым мастом паміж Захадам і Усходам, паміж рускай культурай з моцнымі ўсходнімі элементамі і заходнебрапейскай.

Сёня асаблівую актуальнасць набылі праblemsы, звязаныя з пошукамі чалавекам аналогій сваёй асобы і душы ў формах знешняга свету,

асэнсаваннем самакаштоўнасці жыцця, поглядам на чалавечую асобу як на самамэту. Аснова любога грамадства — духоўнасць нацыі, яе маральна-культурныя каштоўнасці. Для станаўлення і развіцця асобы неабходны сфарміраваныя веды па пытаниях нацыянальнай мадэлі свету, сутнасці нацыянальнага светаўспрымання, таму адной з асноўных задач сучаснай педагогікі з'яўляецца выхаванне сацыяльна паўнацэннага грамадзяніна, нацыянальнага інтэлігента.

Фарміраванне ў свядомасці моладзі павагі да нацыянальных самабытных духоўных каштоўнасцей — адна з асноўных задач, вырашенню якой спрыяюць заняткі роднай мовай, бо менавіта на яе аснове і адбываецца нацыянальна-культурная сацыялізацыя чалавека.

Правядзенне гутарак, прэзентацый, імпрэз, праца студэнтаў над выкананнем заданняў з элементамі навуковых даследаванняў на тэмы «Невербалны кампанент у структуры рэкламнага тэксту», «Этнастэрэатызы ў мове і маўленні», «Нацыянальныя адметнасці этыкету маўлення», «Песняю песень у сэрцы — Радзіма»; «Калі мы спадчыны бацькоў пачнём цурацца, то можна ў памяці вякоў без імені застасцца»; «Беларуская мова ў свеце»; «Не пагарджаць святым сваім мінулым, а заслужыць яшчэ і вартым быць яго»; «Дружба славянскіх моў і літаратур»; «Слова — галоўныы сродак зносін?»; «Для справы міру трэба ўсім нам яшчэ мажнай любіць зямлю»; «На радзіме маёй — праз вярсту абеліскі»; «Традыцыі продкаў. Мы іх спадкаемцы?»; «Нацыянальная сістэма адукацыі як адна з найлепшых у Еўропе»; «XXI стагоддзе — стагоддзе гуманітарнай культуры?», «Беларускі нацыянальна-культурны феномен у моўнай просторы і тэксце» развівае не толькі мысленне і маўленне студэнтаў, іх моўную прафесійную, лінгвакультуралагічную, сацыякультурную кампетэнцыю, але і спрыяе творчаму асобаснаму самавыяўленню кожнага студэнта, фарміраванию і выхаванню нацыянальнай самапавагі, абуджэнню імкнення да свободнага карыстання роднай мовай на ўсіх узроўнях, жадання на ёй годна прадстаўляць у цывілізаваным свеце сваю націю, спрыяць яе далейшаму эканамічному і духоўнаму росквіту.

Канкурэнтаздольнасць сучаснага спецыяліста залежыць не толькі ад валодання будучай спецыяльнасцю, але ў многім вызначаецца і яго агульнай культурай, духоўным патэнцыялам, маральна-каштоўнасцымі арыенцірамі. Мэта вышэйшай школы — актыўізацыя працэсу реалізацыі патраб асобы ў інтэлектуальным, культурным і маральнym развіцці. Магчымасці вышэйшай школы ў вырашэнні гэтага пытання практычна неабмежаваныя. Яшчэ Якуб Колас зазначаў, што «справа выкладання — мастацтва». Гэтая тэза з'яўляецца вызначальнай і ў сучаснай методыцы. У многім менавіта асока выкладчыка, яго творчы падыход да выкладання свайго прадмета, неабыкнавасць да запатрабаванняў і праблем студэнтаў і прадвызначаюць, які плён на інве выхавання духоўнасці моладзі дасць работа выкладчыка-педагога.